




БА 61.436 №

С. Зкачийч.

Роман.







ДА 014200Р

С. ЗНАЁМЫ


ДОМ

N 31

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

ГПБ Ср. Аз.





СЯРГЕЙ ЗНАЁМЫ

О-АД.У.К.  
и.н.в. 268709  
П.Б Ср.-Рз.

ДОМ № 31

ВЫТВОРЧА-БЫТАВЫЯ НАРЫСЫ

61436

Бел. Народов  
1930 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1930



## ЗЪМЕСТ

*Стар.*

Комсамольскі пачатак . . . . .	5
Дзевяноста шэсць . . . . .	10
Заява шасьці . . . . .	14
Комунараўцы . . . . .	17
Трывога . . . . .	23
Невялікая вынаходка . . . . .	27
Анатоль . . . . .	31
Астапыч мае рацью . . . . .	36
Дом № 31 . . . . .	43

25. 6. 2883

Заказ № 701. 5.000. экз. (1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> арк.). Галоўлітбел № 1891.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

*Бліжэй да жыцьця. Больш уваі  
да таго, як рабочая і сялянская  
маса на справе будзе нешта новае  
у сваёй будзённай працы.*

ЛЕНІН.

## КОМСАМОЛЬСКІ ПАЧАТАК

Коўзаючыся калёсамі па падлозе, засыленай таўстой бляхай, коцяцца пустыя этажэркі. Хутка рухаюцца рукі ўпакавальшчыц. Ціш. Ня чутна ні шуму, ні гаму. Час-часом хто-небудзь кіне слова, засымяецца і зноў ціш. Усе заняты працай. І толькі вэнтылятар у нястрыманым разгоне пяе звонкую, перакатную песню.

Мала цяпер на ўпакавальным цэху «Чырвонай Бярэзіны» згарае рам. Мінуліся тыя часы, бязуважлівых адносін да гатовай продукцыі. З асьцярогай бяруць работніцы рамы з этажэрак. Ня труцца галоўкі сярнічак адна аб другую і таму че загараюцца.

У мінульым упакавальному цэху быў паўнусенкі недахопаў. Прагулы, сваркі, гутаркі розныя ў час працы, нізкая вытворчасць працы—вось мінулае ўпакавальні. А цяпер зусім іншае. Зъмяніўся цэх і не сам цэх, а людзі ў ім.

Прайдзіцесь цяпер па цэху і вы ня ўбачыце ніводнае сярнічкі на падлозе. Менш стала «браку», колькасць «сору» зменшылася. Атрымалася ўсё гэта з зусім простага, які ціха пачаўся на фаб-

рыцы—комсамольскага вытворчага паходу, і пасъля ператварыўся ў вялікую справу—соцялістычнае спаборніцтва.

Узяліся комсамольцы за правядзенне вытворчага паходу. Цяжка ім было ўзыняць на адпаведную вышыню працу. Съмяяліся з комсамолак старыя работніцы.

— Нічога ў вас не атрымаецца, пустая гэта, справа,—казалі ў пачатку некаторыя ўпакавальщицы. Але комсамолкі не паслухалі, а наадварот, падвоіўшы энэргію, з усёй шчырасцю і жаданьнем узяліся за згуртаванье ўдарных брыгад. Час бег і кожны новы дзень прыносіў новыя дасягненыі. Этажэркі хутчэй пачалі пусьцець. Вытворчасць расла, комсамолкі свайго дасягнулі. 45 работніц запісаліся і пачалі працаваць у брыгадах. Глеба была ўзрушана. Насеніне соцялістычнага спаборніцства, кінутае на ўзварушаную глебу, пачало пускаць карэніні. Густа, глыбока, у самыя цёмныя заводzkія задворкі. Па-новаму запрацаваў упакавальны цэх. Месяц, другі—і 380 работніц сталі ўдарніцамі.

— Вось табе і бабы,—гутарылі паміж сабою рабочыя іншых цэхаў. І вазьмі ты іх за рубель дваццаць, калі яны нас у казіны рог зацёрлі, у хвасьце пакінулі.

І сорамна і крыўдна было шмат каму з рабочых.

— Як-жа гэта мы, ды ў бабскім хвасьце,—са злосцю казалі макалі.

— Э-э-э, ня туды паехалі, тут справа не «ў бабскім хвасьце», а ў тым, што мы, адставаньнем ад упакавальшчыц, нашу непрацаздольнасьць, несвядомасць паказваем. Давайце вось возьмемся, пакажам, што і мы ня лыкам шты, што і мы можам працеваць, што і мы разумеем задачы, якія стаяць перад рабочай клясай,—гаварылі хлопцы ініцыятыўнай групы па організацыі ўдарных брыгад.

І набівальшчыкі ўзяліся, ня вытрымалі. Жаданье «дагнаць і перагнаць» упакавальшчыц перамагло. 160 чал. абвясцілі сябе ўдарнай брыгадай. Шпарчэй закруціліся набівальныя машынкі. Застукалі, б'ючыся аб «сабачку», валікі. Мацней зашлёпаў прэс-конвэер. І набівальны цэх, той самы цэх «бузацёраў» стаў цяпер інакшым, зъмяніўся. Лепшымі сталі рамы. Менш «двоек» пачало выходзіць. Замест 33 скрынак з рамы стала атрымлівацца 36—37. «Масы» менш псуецца на галоўку, над парафінам ніхто ня глуміцца. Вытворчасць працы значна павялічылася. Нават самі набівальшчыкі, калі пасьля месячнай працы пазнаёміліся з вынікамі працы, ня верылі (?) у дасягнутыя вынікі. У працоўным уздыме яны ня прыкметлі вялікіх посьпехаў, атрыманых, дзякуючы соцяялістычнаму спаборніцтву.

Часта скардзіліся набівальшчыкі на шчапалёў. Шчапалі пярэчылі ў працы набівальшчыкам, саломку для сярнічак давалі дрэнную. Пытаньне аб якасці ва ўсю веліч паўстала перад шчапалямі.

Насупіўся загадчык цэху. Кіраўнік фабрыкі пачаў часьцей наведваць цэх, да працы прыгляджацца. Задумаліся шчапалі.

— Трэба падцягнуцца. Далей так працеваць немагчыма,—казаў загадчык цэху тав. Шаркоў. А добра калі чалавек зразумее, ён тады сам гарыць жаданьнем зьнішчыць тое дрэннае, а часам шкоднае, што ён рабіў раней. Добра, калі чалавек убачыць і зразумее свае недахопы. Ён будзе старацца зьнішчыць іх. Так здарылася з шчапалімі. Яны ведалі, што якасць дрэнная. Напружыліся. І свайго дасягнулі. Ударныя брыгады згуртавалі, стварылі цэхавую вытворчую камісію. Цэхавых сходаў некалькі склікалі, пытаньне аб якасць продукцыі паставілі. Справы значна палепшиліся. Зънішчыліся «кліны» ў саломцы. «Гільза» і «шыбер»<sup>1)</sup> згубілі касмацьцё. Набівальны і скрыначны цэхі бесъперапынна пачалі забясьпечвацца патрэбнай і па якасці і па колькасці «шчапой». У брыгады запісаліся ўсе рабочыя і работніцы цэху. Пакінулі скардзіцца на дрэнную якасць «шчапы» скрыначнікі. Іх ахапіў сорам за тое, што цэх застаўся ў баку ад агульнага ўздыму рабочых фабрыкі. Але гэта было ня доўга. Група комсамолак і комуністак узяліся за разгортванье спаборніцтва. Воўкамі глядзелі на пачынаючых гультайкі-скрыначніцы. Яны ледзь

<sup>1)</sup> Унутраная і надворная часткі сярніковай скрынкі.

не пабілі комсамолку Клебанаву за тое, што тая сказала:

— Можна на дзівюх машынках працаваць аднэй.

— Бедная Клебанава, і ўляцела-ж ёй.

— Падумаеш, учора на фабрыку прышла, а сёньня ўжо тон задае. Спрабуй сама, перайдзі на дзіве машынкі, пабачым, што ты тады запяеш...

І Клебанава перайшла. Першай перайшла. У пачатку было дужа цяжка, а потым палягчэла, бо адна за другой пераходзілі скрыначніцы на дзіве машынкі. А работніца Емельянава нават на трох машынках адна парашыла працаваць. Зусім па-новаму зажыў скрыначны цэх. У адзіную сям'ю зъліліся ўсе работніцы, а аб посьпехах і гутарыць нечага. Яны непамерна вялікія. Адзін брак, які раней дасягаў у зьмену 160 кілё, зьнізіўся да сотні кілё. Гэта надзвычайна вялікае дасягненьне. І не здарма скрыначніцы атрымалі па ўсёй фабрыцы першую прэмію — чырвоны съцяг. За лепшае разгортванье і ўдзел у соцый-лістычным спаборніцтве.

## ДЗЕВЯНОСТА ШЭСЬЦЬ

Тут нясупынны гул варштатаў не аглушае ўпяршыню прышоўшага чалавека, а зірку яго ня кідаюцца сплеценыя раменъні пасоў і шпаркае вярчэнъне махавікоў. Супакой і цішыня зьвілі сабе тут гняздо, ды невялічкія кучкі дыму мерна пасоўваюцца каля столі. У гэтай цішы з упартасцю аддаўшыся працы, рабочыя і работніцы менскай шчотачнай фабрыцы імя Крупской на практицы праводзяць вялікую справу—соцыялістычнае спаборніцтва.

Тут у гэтым ціхім эшывальным цэху і пачало своё існаванье соцыялістычнае спаборніцтва. Толькі тады цэх быў ня гэткім. Шум, гам, сваркі, песні і гутаркі плылі ў гэтых чатырох съцен.

Першай узялася за згуртаванье ўдарнай брыгады Круглікава. Такая невялічкая, жвавая, заўжды радасная, работніца-комсамолка. Спачатку справа ня клеілася. Некаторыя работніцы ня йшлі ў брыгаду. Як ні напружвалася Круглікава, брыгады згуртаваць не ўдавалася.

Аднаго разу, калі Круглікава праводзіла гутарку з старымі работніцамі, да невялічкага гурт-

ка падыйшла Соскіна. Падыйшла, села, прыслухалася.

Соскіну на фабрыцы ведае кожны. Сумленна адносіцца яна да вытворчасці, заўжды ціхая, слухаць любіць, а сама гаварыць—ані, нібы языка ў яе няма... Дык вось, падыйшла яна, паслухала, а калі Круглікава скончыла, Соскіна дала згоду ўдарніцай стаць. Працавалі дзень, другі, удзьвюх. А потым ва ўдарную брыгаду ўступілі яшчэ дзьве работніцы. Чатыром лягчэй стала. Справы шпарчэй пайшли. Фабком пачаў лепш памагаць, рабкоры зашавяліся, адчулася дапамога. А раз гэтак, то ў сяброў брыгады больш жаданья зъявілася да працы. Работніцы цэху перасталі коса глядзець на ўдарніц. Справы пачалі паляпшацца. Відавочна, соцыялістычнае спаборніцтва начало ахопліваць масы. Адна за аднэй уступалі зшывальшчыцы ва ўдарныя брыгады.

У дзень, калі ўпартая і напружана ішла падрыхтоўка да гадавіны съмерці Леніна, увесь цэх абвясціў сябе ўдарным. Дзевяноста шэсць работніц былі падхоплены хвалій вялікага ўздыму працоўных мас. Дзевяноста шэсць сталі адзінай ударнай сям'ёй, яны паднялі вытворчасць працы, зьнізілі сабекошт продукцыі. Яны дабіліся таго, што ні адзін волас, ні адна галінка рысу дарэмна ня гінулі. Усё зьбіралася, за ўсім сачылі вочы кожнай работніцы.



Дзевяноста шэсцьць. Яны зрабіліся прыкладам для рабочых і работніц усёй фабрыкі. Аб іх з вялікай увагай гаварылі рабочыя іншых цэхаў.

І першым з цэхаў, які пачаў раўняцца па зшывальнаму, быў апрацоўчы цэх. Невялічкая група работніц гэтага цэху падалі заяву аб павялічэнні нормы вырабу, а потым работніцы Філіповіч і Ўшакова за згуртаванье брыгад узяліся. Ім ужо было лягчэй. Справы ў іх пайшлі надзвычайна шпарка і праз тыдзень цэх немагчыма было спазнаць. Раней ён быў адным з горшых цэхаў фабрыкі. Работніцы з гэтага цэху мелі надзвычайна шмат вымоў, а цяпер жвара працуе брыгада з 48 чалавек, шпарка ідзе праца. Хутчэй рухаюцца руکі. Весялосць і радасць абымае цэх. А радавацца ёсьць чаму. Пахваліцца перад іншымі цэхамі ёсьць чым.

Час бег, а ўздым рабочых і работніц фабрыкі рос. Энтузіязм уздымаўся, хваля соцыялістычнага спаборніцтва падхоплівала ўсё новыя і новыя масы працоўных. Расла не па гадзінах, а па хвілінах актыўнасць рабочых, пераліваючыся на выкананье прамфінпляну, на выкананье пяцігодкі ў чатыры гады.

С্বярдлоўшчыкі, каніфольшчыкі, сълесары, такары—усе, ад вучня да мэханіка, уступілі ў соцыялістычнае спаборніцтва, ва ўдарныя брыгады. А фабрычныя організацыі ў гэты важны момант не спалі. Яны змаглі па ўдарнаму прыкладацца сваю моц, свае здольнасці і па патрэб-

наму шляху накіраваць рабочы ўздым, творчую энэргію.

Вось чаму, адчыняючы часопіс ходу соцыялістычнага спаборніцтва па ўсёй фабрыцы, перад табой разгортваецца цэлае поле лічбаў, шмат іх гэтых палачак і кручочкаў, кружочкаў і крыжыкаў. Шмат. Вялікія дасягненныні. Прагулы зьнізіліся на 34 проц., брак—на 30. Прамфінплян перавыкананы на 10 проц. Супроць гэтых лічбаў не папрэш, гэтыя лічбы не абвергнеш, бо яны ня ўздутыя, яны ня высмактаны з пальцаў, з столі ня ўзяты, а дасягнуты напружана творчай працай рабочых і работніц, іх съядомым і актыўным удзелам у соцыялістычным спаборніцтве і рабоче ўдарных брыгад.

## ЗАЯВА ШАСЬЦІ

Управа, на съцяне, пры ўваходзе ў клуб-столовую насьценгазэта «Заводзкі гудок». Поплеч, на вялікім лісьце паперы—гаспадарча-політычная ўмова прымацвана. У абедзенны перапынак, перад пачаткам і пасъля сканчэння працы сюная ўмова прымацвана. У абедзенны перапынак, Жыцьцё пульсуе. Б'е крыніцай. Весела. А гудок загудзе, работніцы ў цэхі рынуцца. За працу прымаюцца. Шапацяць, шушукаюць невялічкія паперачкі ад цукерак. Праца пачынаецца, мільгацяць белыя хусьцінкі. Бязупынку шалясьцяць паперкі.

Цяжка было Гурэвіч Хасі ў гэты дзень. Цяжка. Цяжка таму, што работніцы былі ў нерашучасьці. Падыйдзе Хася да стала і ціхенька спытаемца:

— Ну, як? Згодна падаць заяву?

Маўчаньнем адказвалі работніцы. Мужасьці не хапала. Хася да другога стала падыйдзе, зноў пытаеца...

Сёння ў Хасі выхадны. Яна задумала скрыстаць гэты дзень для ўцягнення работніц ва

ўдарныя брыгады. Таму і ходіць ад стала к сталу, з работніцамі гутарыць, агітуе іх. А работніцы ўпартыя. І не таму, што яны не жадаюць ударніцамі быць. Не, проста адважыцца ня могуць. І, ня гледзячы на гэта, усё-ж такі ўдалося з'агітаваць пецярых.

Скончыўся працоўны дзень. Памыўшы руکі, работніцы разыходзіліся па хатах. Толькі Хася, ды яшчэ пяць не съпяшаліся дамоў. А сабраўшыся ў куток, яны аб чымсьці гутарылі, штосьці пісалі на невялічкім кавалачку паперы.

Часам бывае так. Чалавек гутарыць можа добра, у спрэчках выступае, а вось здарыцца яко-кельвечы ліха, трэба напісаць некалькі слоў, думку сваю выкладыці на паперы—ня можа, ня клеіцца. Здарылася гэта і з Хасяй. Хася добра можа агітнуць. Добра растлумачыць можа тое ці іншае пытанье, а напісаць заяву сёньня цяжка, слоў не хапае і нават літар.

— Вучыцца трэба,—шэпча сабе пад нос Хася.

А пакуль што ў шэсьцярых сядзелі доўга. Нарэшце заяву перамаглі. Так-сяк напісалі.

На заўтра, у абедзенны перапынак, як і заўсёды, работніцы сабраліся ў сталоўку. Толькі было не да абеду. Сотні з паўтары вачэй—чорных, шэрых, сініх прыклейліся да сцяны, бегалі па радкох насыценгазэты. Там літаральна было напісана так:

«Мы, работніцы завярталынага цэху, для паспяховага выкананьня заключанай на

днях гаспадарча-політычнай умовы аб уступленыні нашай фабрыкі ў соцыялістычнае спаборніцтва, просім заводакіраўніцтва павысіць нам норму вырабу на пяць процэнтаў і адначасова абвяшчаем сябе ўдарнай брыгадай.

Гурэвіч, Каган, Падастравец, Ляшкевіч, Хацкевіч і Мусіна».

Некалькі раз, не адыходзячы, прачытвалі работніцы тэкст заявы. І на абед забыліся. А некаторыя, прачытаўшы заяву, самі за пісаньне ўзяліся.

Загуў гудок. Адарваліся ад заявы, у цэхі рынуліся, зноў за працу. Так пачалося сапраўднае соцыялістычнае спаборніцтва на менскай цукеркавай фабрыцы «Комунарка». Пасля зьяўлення ў насьценгазэце заявы шасьці, у заводакіраўніцтва, заўком пачалі сыпацца шмат гэткіх-ж заявў ад работніц. А потым сама праца паказала, што гэтыя заявы былі ня простыя кавалачкі паперы, пустыя слова, а што гэта было добра прадуманае імкненіне дапамагчы нашай краіне ў вялікім соцыялістычным будаўніцтве.

## КОМУНАРАЎЦЫ

Быў звычайны лютайскі дзень. Раніцой, а шостай, загуў першы гудок. А сёмай—другі і на заводзе «Комунар», як заўсёды, пачалася праца. Да качагаркі падвозілі дровы і вугальле, качагары кідалі гэта ўсё ў топку. У ліцейным рыхтавалі формы. Праз два дні мяркуецца адліўка. У бляхарні секлі бляху, рабілі вёдры і бакі—колгасам для малака. У мэханічным цэху рагаталі рэжчыкі, коўзаючыся па жалезе. Сыпаліся срабрыстыя стружкі. Гудзелі моторы, а ў кузьні бомкалі малаткі. Вогненыя іскры разъляталіся па бакох.

На невялічкай дошчачцы вісела абвестка

„Сёння, а 4-ай гадз.

АГУЛЬНЫ СХОД РАБОЧЫХ

На абвестцы дня: Паведамленье аб выкананьні прамфінпляну

Заўком“

Гудок прарваў машинны гул. Рабочыя мылі руکі. С্বяшаліся,

Невялікае памяшканье цэху было набіта людзьмі. Сядзець нікому не прыходзілася, бо ня было дзе.

— Цыфу, ты, чорт, дзень—ля станка стаяў, прышоў на сход—і тут стаіш. Ды няўжо ў мяне ногі жалезныя. Пусьціце, хлопцы, хоць да барабана крыху прыпруся, усё-ж лягчэй будзе,— гаварыў Мірон, праціскаючыся ў правы куток да барабана.

Усе съціхлі. З-за стала, дзе звычайна майстар піша звесткі ў кантору, узыняўся старшыня заўкому тав. Сылёзбэрг.

— Пачнем.

— Давай.

— Валяй.

— Толькі не цягніце, бо есьці хочацца.

Старшыня даў слова дырэктару заводу тав. Левіну.

— Буду каротак,—сказаў Левін.—Наш завод—кандыдат на чорную дошку. Мы ня выканалі прамфінпляну на 12 процентаў. Прычын гэтamu шмат, а галоўнейшыя з іх залежаць ад нас саміх. Спачатку, калі наш завод толькі ўступіў у соцспаборніцтва з «Энергіяй», мы дасягнулі добрых вынікаў. Мы абагналі «Энергію». Атрымалася гэта таму, што ўсе рабочыя надзвычайна актыўна ўзяліся за разгортванье соцспаборніцтва. Зьменшылі лік прагулаў. У час працы менш гутарыць сталі, пакурваць. Цэлы рад каштоўных прапаноў па рацыяналізацыі ўнесьлі. А ця-

пер за апошнія часы ўвага да соцыялістычнага спаборніцтва ў нас пахаладнела. Эноў павялічыліся прагулы. Часта на розныя гутаркі траціца шмат каштоўнага працоўнага часу. А вынікам гэтага і зьявілася паведамленыне на старонках газэты «Рабочий».

«Комунар» адстае. Ён ня выкананы промфінпляну на 12 з паловай процентаў. «Комунар» стаіць перад занясеньнем на чорную дошку...»

Вось, і ўсё. Вырашайце, таварышы, самі. Ці нам чакаць і сесьці на чорную дошку, ці шчыра ўзяцца за справу, за выкананье і перавыкананье прамфінпляну. За...

— Ну, годзе: А то ты ўжо, брат, за агульнае хапіўся. Хто хоча выступіць у спрэчках?—абвёўшы зіркам прысутных, прамовіў тав. Сълёзбэрг.

Гаварылі ўсе. Без чаргі, ня пытаючыся дазволу старшыні. Гаварыў Чартон, Гутэрман, Одзінец, Рольбэй. Гаварыў Пляўдоў, Караеў, Дрэйцэр. А потым, каля 300 рук паднялося ў гору. Галасавалі і рашилі цвёрда:

— Выканаць з перавышэннем.

Так, гэта было цвёрдае рашэнье. На заўтра і ў наступныя дні па цэхах хадзілі гутаркі аб неабходнасці згуртавання большай колькасці ўдарных брыгад.

— Усім цэхам трэба абвясьціць сябе ўдарнымі,—гаварылі асобныя комсамольцы.

— Ну, дык абвяшчай, хто табе не дае,—супярэчылі некаторыя старыкі.

Так праходзіла нядоўга. Аднаго разу па заводзе пачулася навіна. Атрымаўшы газэты, у час абедзеннага перапынку, рабочыя чыталі:

«Новае сярод рабочых».

То быў артыкул тав. Молатава аб вытворчых камунах.

Праз два дні ў клубе мэталістых быў вечар рабочых завodu. Тут і адбылося тое, чаго і трэба было чакаць, да чаго са ўсёй напружанастью рыхтаваліся і цэхавыя партыйныя ячэйкі і заўком, і комсамолія заводу, і заводакіраўніцтва, і кожны рабочы паасобку.

Пасля прамовы сакратара ЦК КП(б)Б т. Гея, з крэслаў паднімаліся старыкі і, падыходзячы да сцэны, абвяшчалі сябе ўдарнікамі. У залі зарухаліся. Да сцэны адзін за другім ішлі рабочыя бляшанага цэху. Усе съціхлі.

— Мы абвяшчаем наш цэх ударным.

Воплескі і «ўра» пасыпаліся з усіх бакоў.

А потым на сцэну вышлі Дрэйцэр і Пэўцоў, Кролік і Караёў. Яны абвясьцілі сябе першай на на заводзе брыгадай-комунай.

Вечар скончыўся. Мінула ўрачыстасць, пачаліся дні. Брыгада-комуна ўзялася за працу. Дзівіліся рабочыя—токары, як хлопцы працуюць,

як у іх выходзіць усё добра, зручна, трапна.  
Праца разъяркоўана між членамі комуны тол-  
кам. Хто да чаго зручней, той тое і выконвае.  
Заработка дзеляць пароўнаму.

— Працуем адноўка, ну і зарабляем кож-  
ны пароўнаму.

Разцы, якіх на заводзе вялікі недахват, у ко-  
муне аграмаджаны. Устаноўка дэталі замест  
трох разоў робіцца раз. Ну, а ў выніку ўсяго гэ-  
тага заработка павялічыўся, вытворчасць пра-  
цы паднялася амаль у два разы. Такія вынікі  
прыцягнулі да сябе ўвагу рэшты рабочых. Пра-  
ца на заводзе пайшла шпарчэй. Ударныя бры-  
гады пераходзілі ў брыгады-комуны, на агульную  
разъліковую кніжку, на працу сумеснай адзінай  
сям'ёй.

Усе цэхі, усе рабочыя пачалі «штурмаваць»  
прамфінплян.

— Выканаем,—пелі шасьцяронкі.

— Не адстанем,—звонка лязгалі падважнікі  
і жалезныя часткі варштатаў.

— Выканаем з перавышэннем,—запэўніва-  
лі махавікі ў шпаркім руху.

Роўна праз два месяцы ў газэце «Рабочий»  
пісалася:

«Мы з задаволенінем констатуем, што  
за апошні час завод «Комунар» значна  
падцягнуўся, дзякуючы росту съядомасці  
рабочых і разгортванню соц. спаборніц-

тва. За гэтыя месяцы вытворчае заданье па заводзе выканана на 108,7 проц. Кавальска-мэханічны цэх выканаў заданье на 114,3 проц., бляшаны цэх—на 85,7 проц., ліцейны цэх—на 142,8 проц. Недавыкананье программы бляшаным цэхам тлумачыца прастоем цынкавальнага катла, за-за чаго ў цэху сабралася вялікая колькасць незакончанай продукцыі.

Мы ўпэўнены, што рабочыя заводу «Комунар» прыкладуць усю моц і энэргію, каб імя іхняга заводу ня съцёrlі з чырвонай дошкі» («Рабочий» № 57).

## ТРЫВОГА

У пачатку ўсе рабочыя фабрыкі «Беларуска» думалі, што вось хутка настане канец усім гэтым непаразуменіям і «трокутнік» спрацуеца.

— Свае хлопцы, ліха ім дай грызьціся. Ну, раз крыху паспрачаліся і годзе. Некалі цяпер спрачаца, працаваць трэба,—гаварыла работніца Буніна.

Але-ж некаторыя рабочыя памыліліся. Фабрычны «трокутнік» спрэчкі пачаў не на жарты... А пачаліся гэтыя спрэчкі з таго, што дырэктар фабрыкі, тав. Дзіканай, перагнуў палку, груба пачаў ставіцца да рабочых, «выляціш з трэскам», «пойдзеш за вароты», «каціся к чорту», «ідзі вон»—вось слова, якія ляцелі з дзіканайскіх вуснаў. Фабком заступіўся за рабочых, а Дзіканай і фабкому некалькі «шаноўных» эпітэтаў паслаў.

Паставілі пытаньне на бюро парт'ячэйкі, а Дзіканай устаў з крэсла, ды і кажа:

— Што, адзінанаачальле хочаце парушаць. Дудкі, не дапушчуся.

— І рабі з ім, што хочаш.

Дзіканаў, што хоча, тое і робіць. Па-свойму, без дагаворанасьці, без парады з фабкомам і парт'ячэйкай. А фабком часам зусім нічога ня робіць, ці робіць, ды зусім прошлелае, непатрэбнае ў гэты час. Бюро-ж парт'ячэйкі змоўкла, як быццам яго і на фабрыцы няма...

У гэтую самую пару і пранікла к нам на фабрыку соцыялістычнае спаборніцтва. Знайшлося каля дзесяці рабочых-ініцыятараў, згуртавалі брыгаду ў гузічным цэху, сталі працеваць. Дзень ідзе праца, другі, трэці, тыдзень... а дапамогі няма. Съмлюцца з ударнікаў рабочыя—няўдарнікі.

— А-а, перадавікі, падфарсіць хацелі. Каму вы патрэбны? У-дар-нікі, падумаеш...—гаварылі адны.

— Што, падлізацца к Дзіканаву хацелі, думалі—прыбаўку дасьць. Не, галубкі, фігу... Ен нават і прысьці да вас ня хоча, хоць, вы кожны дзень яго просіце,—казалі другія.

А хлопцы усё-ж працеваля, хоць і цяжка было пераносіць гэтыя незаробленыя кпіны, але брыгада трymалася. Ударнікі нават дабіліся таго, што і ў афарбоўчым цэху ўзвыніла брыгада з шасьці жанчын і трох брыгады ў другіх цэхах. Павялічанай сям'ёй весялей стала працеваць.

Працеваля гэтыя пяць брыгад, каля трох тыдняў. Самі, бяз ніякага кіраўніцтва, бяз ніякай дапамогі, бо фабрычны трохкунтнік ня сыходзіўся.

На чацверты тыдзень брыгадзіры зьевесілі галовы. Прагулы на фабрыцы пачалі расьці. Кожны дзень так і чакай—9-10 чалавек ня зьявяцца на працу. Частка нядаўна прышоўшых на фабрыку работніц стала надзвычайна дрэнна ставіцца да вытворчасці. Па падлогах цэхаў валяліся кучамі гузікі і грэбянькі. Спалі некаторыя рабочыя ў час працоўнага дня. Становішча фабрыкі было надзвычайна дрэннае. Трывога павісла над корпусамі, пагроза астаноўкі глядзеяла з кожнага кутка. А «трокутнік» усё вёў паміж сабой грызню.

Невядома, што было-б далей, каб не квартальная зводка, якая была ў звычайнім парадку адаслана канторай у трэст. У тэй зводцы значылася: «Па гузічнаму цэху прамфінплян выкананы толькі на 19 проц.

Чыталі ў трэсьце і вачам ня верылі. Плячыма ціскалі, па тэлефонах званілі ў райком, на фабрыку, у ВСНГ. З райкому трэсту адказалі:

— Накіроўваю на фабрыку камісію.

Трэст быў рад, рады былі і ўдарнікі «Беларускі». Толькі «трокутнік» быў нездаволены. Новая трывога апанавала фабрыку. Зъявілася камісія. Два тыдні працавалі яе члены, два тыдні знаёміліся з працай фабрыкі, два тыдні выяўлялі недахопы, а на трэці тыдзень, на агульным сходзе рабочых былі зачытаны вынікі працы. Так, гэта былі сапраўдныя вынікі, якіх чакалі ўсе, акрамя «трокутніка». На гэты раз кіраўнікам «трокутні-

ка» не пашанцавала. Двое з іх—старшыня фабкому і сакратар парт'ячэйкі паляцелі з фабрыкі, дырэктар хоць і застаўся, але з суровай вымовай.

Цяжка, надзвычайна цяжка было выпраўляць старыя памылкі, па-новаму, па-патрэбнаму разгортваць соцыялістычнае спаборніцтва. Але мы перамаглі. Цяпер мы ўжо маем ня тое, што ўсіх рабочых ва ўдарных брыгадах, а нават маем дзьве брыгады-комуны. Гэта, бязумоўна, вялікае дасягненьне. Толькі аб мінулым кіраўніцтве доўга будуць помніць нашыя рабочыя.

## НЕВЯЛІКАЯ ВЫНАХОДКА

Ён ня марыць, стоячы ў адчыненага вакна «аб днююх мінульых» і не шкадуе, што не нарадзіўся ў часы Каракозава або Халтурына. Свой малады задор, палкасцьць і ўздым, моцную творчую энэргію ён не разъменьвае на мяшчанскае і пэсымістычнае балбатанье, бо ён ведае, о, ён добра ведае, што час не чакае, а шырокі размах нашага будаўніцтва з сілаю волата адкідае ў бок «бязвусых энтузіястых» мяшчан і ныцікаў.

Ён, энтузіясты, тварэц, няпрыметны, на невялічкім вучастку нашай прамысловасці, у цэху, за варштатам творыць невялічкую частку вялікай соцыялістычнай справы.

Гэта частка часам на гэтулькі невялічка, што губляецца ў зірку іншага блізарукага ныціка, губляецца для яго ў вялікай колькасці асобных недахопаў, якія ёсьць на нашых фабрыках і заводах.

— Паўлюк, зламалася ручка ў малатку.

— Зараз, іду рабіць новую. А ты гэтым часам запас заганяй. Шрубкі будзеш закручваць потым.

— Добра.

Паўлюк узяў малаток і пайшоў. Цэх застаўся «без адміністрацыйнага вока». Раней, пры старым майстры ў такія моманты ў цэху ўзынімаўся тарарам. Работніцы спынялі працу і пачыналі апавяданець адна аднай пра ўчарашні дзень, пра ўчарашнія ўражаньні. Але як толькі пачуюць крокі майстра, кідаюць гутарку і хуценька прымаюцца за працу.

Цяпер старога майстра няма. Яго месца заняў комсамолец Паўлюк. Ён склікаў некалькі вытворчых нарад, паставіў пытаньне аб працдысліненіе і вынікі добрыя. Няма тэй недыслінінаванасці, што абыякавых адносін да вытворчасці, да працы і варштата.

Паўлюк зъявіўся. Аддаў малаток работніцы, а сам сеў за стол, на каторым ляжаў невялічкі лісток паперы, скрэсьлены ўздоўж і папярок крыўмі і простымі лініямі. Ён задумаўся. Думка ў яго была адна. Яна не давала Паўлюку спаць па начох, яна прымушала яго сядзець цэлыя ночы і вечары.

Паўлюк з першага-ж дня сваёй працы пачаў марыць аб tym, як зьнішчыць саматужніцкі мэтад працы вуравяньніц.

Дні. Яны беглі, ня спыняліся. Наставала адно ранье, яснае, сонечнае, потым надыходзілі хмары, дождж ліў, гром грымеў, а Паўлюк думаў. Часам мільгане яснае, як сонечнае ранье, думка, Паўлюка абыйме радасць, а потым скуль-

сьці зъявяцца новыя думкі, перакуляць радасную думку і Паўлюка абыйме крыўдная маркота. «Кінь гэтыя съмешныя думкі, дарэмна ты ня съпіш, нічога ў цябе не атрымаецца. Ідзі лепш на вуліцу. Ты малады, жыць табе трэба, захапляцца юнацтвам»,—ціхутка шаптала штосьці знутры. А разам з гэтым шаптаньнем, з глыбіні сэрца паўставала новая сіла, яна настойліва шаптала другое. «Правільна, трэба захапляцца, ты малады, моцны і здольнасці ў цябе вялікія. Толькі трэба захапляцца ня вуліцай, а захапляцца вытворчасцю, перамаганьнем і выкарчаваньнем усяго дрэннага, старога, трэба замяніць яго новым. Моцы у табе шмат. Здольнасці вялікія. Ну, дык працуй. Думкі твае зъдзейсніцца».

«Раздарожжа. Каго слухаць, верыць каму, сэрца і нутро цыганкай стала. Варожыць. Розную чамярыцу складае... Не, трэба працеваць, трэба дамагчыся канца сваёй думкі. Упартасці больш, веры ў перамогу». І Паўлюк дамогся. Ён пасъля шматлікіх начэй унёс на вытворчую нараду прапанову—замяніць усе гэтыя малаткі ды малаточки з ручкамі, увесь гэтыя саматужніцкі мэтод працы новым, мэханічным мэтодам—прэсікам.

Нарада згадзілася.

Але патрэбнага прэсіка на фабрыцы ня было.

— Няма,—гаварылі Паўлюку ў заводакіраўніцтве.

— Знойдзем,—адказваў Паўлюк. І знайшоў.  
У старым іржавелым ломе. Доўгі час працаваў,  
пакуль прымайстраў прэсік так, як было па-  
трэбна. Сам рабіў нехапаючыя часьці да прэса.  
Рабіў ноччу ў цэху, калі на дварэ была змуроч-  
ная восеньская цемра, а варштаты і машыны ня-  
рухома чакалі таго часу, калі іх закруціць мотор.

Прайшло некалькі тыдняў. Змоўклі стукаць  
малаткі. Іх месца заняў прэс. Такі невялічкі і  
съмешны. Невялічкі, а якая вялікая карысьць для  
вывторчасьці. У адзін дзень рынак атрымаў сто  
новых ураўняў. І толькі тому, што на месца ма-  
латкоў быў пастаўлены прэс.

Ды ці толькі гэта адно належыць Паўлюку? Не, шмат іншых дробных вынаходак належыць  
яго галаве і рукам, працы гэтага маладога вына-  
ходца—рабочага вылучэнца фабрыкі «Чырво-  
ная Бярэзіна».

## АНАТОЛЬ

— Гу-у-у... Гу-у-у... — гудзіць габлярка. Мерна паўзе тоненкая плянка, раскідаючы белыя стружкі вакол машыны. Воддаль сакочуць съяндрзёлкі. Піла пяе звонкую мэлёдью. Схіліўшыся над кавалкам фанеры, ля габляркі сядзіць малады хлапец Анатоль Буевіч. Пусьціць адну-другую плянку, ды зноў бегае вачыма па фанеры, алоўкам па ёй водзіць, а габлярка гудзе.

Гу-у-у... Гу-у-у... І стружкі сыпляцца вакол машыны.

Дзесяць год, як працуе Анатоль на фабрыках і заводах. Дзесяць. А калі лепш падлічыць, дык і больш. Больш таму, што нарадзіўся Анатоль у машинным грукаце, у каморцы бацькі-машыніста, які ездзіў то з Барысава ў Кіеў, то з Кіева ў Барысаў.

Аднаго разу захацелася матцы Анатоля ехаць у Кіеў. Села. Паход даў съвесток і крануўся. Ехалі каля пяці гадзін. Раптам маці адчула штосьці нядобрае. У жываце зашчаміла, млюсна зрабілася, іголкамі ў бакі пачало калоць. Мужыка паклікаць ня было як, машыну пакінуць не-

накога. Так і мучылася адна. Гадзіны дэ́зве мучылася, а потым крыху палягчэла, гэтак добра стала. Паравод бяжыць шпарка, гойдаецца крыху на хвалях. За съязной мотор сакоча, чутна, як вінт сячэ ваду ззаду паравода, гэтак добра. Дыхаецца лягчэй.

— Ой, людцы... Паміраю.

Супакоілася. Кацянёнкам хтосьці заплакаў, а потым зноў ціха стала. Так нарадзіўся Анатоль. А потым, як узыняўся на ногі, бацька з сабою на «карабель» узяў, вучыў розныя рэчы з жалеза рабіць. Зацікаўляла Анатоля гэта праца. Але аднаго разу ліха здарылася. Паехаў Анатоляў бацька і назад не звярнуўся. Памёр. У дарозе пахавалі. Анатоля гаспадар параводу назад прывёз, прывёў дадому ды кажа матцы:

— Малы ён, няхай падрасьце.

З гэтага часу і пайшоў Анатоль па фабрыках і заводах швэндацца. Перш у фабрыканта Горліна працеваў, потым у Арлоўскага і зноў да Горліна. А з 1920 г. працуе на «Чырвонай Бярэзіне». Абсталяваўшыся на працы, Анатоль з думкамі пачаў зьбірацца.

Яго даўнюсенька цікаўлю кіно-апарат. Глядзіш на карціну, чуеш штосьці трашчыць, бачыш—святло лълецца белае, яснае. Адкуль яно, як пускаюць карціну—вось пытаньні, паўстаўшыя перад Анатолем.

Задумаўся. Дні беглі. Ночы міналі, працеваў. Днём на заводзе, а ўвечары—дома. Перш на па-

перы маляваў, а потым з кіёчкаў ды дошчачак пачаў складаць. Так прайшло каля паўгода.

Аднаго разу, увечары, калі маці і ўсе хатнія вышлі да суседзяў, Анатоль зачыніў дзвіверы, лямпу запаліў, белы абрус па съянне расьпяў, потым адчыніў засовачку ў сваім апараце, ды лямпу ў сярэдзіну паставіў. Пакруціў за невялічкае цавейца. На белым абрусе замятусіліся людзі і ня людзі, а съцені. Рухаюцца, рукамі махаюць, нібы то жывыя. Радасць агарнула Анатоля. Непамерна вялікая радасць чалавека-пераможцы. Сэрца ў грудзёх часьцей затахкала, плащаць захацелася, такая вялікая была радасць.

З гэтага вечару па-новаму пачалося жыцьцё Анатоля. Удасканалеўшы крыху апарат, ён пачаў дома дэмонстраваць карціны. Маці была надзвычайна рада. Суседзі прыходзілі падзівіцца, паглядзець.

Першыя дні Анатоль быў дужа здаволены (сваім) апаратам. Але-ж ці можа чалавек заставіцца на дасягнутым? Не. Прогрэс. Уперад ды ўперад, да новых дасягненняў, да новай радасці. І Анатоль пачаў працаваць над тэхнічным удасканаленнем апарата. Час бег. Анатоль працаваў. Напружана, настойліва. За ўласны невялічкі заработкаў купляў патрэбныя рэчы, часці да апарату.

Час бег. Анатоль кончыў апарат, ды не абы як, а скончыў, па-патрэбнаму, па-доброму.

На дварэ гуй вецер. Мароз быў надзвычайна вялікі, сънег цярушыўся з высі. Склаўши апарат у футляр, Анатоль ішоў у комсамольскі клюб. Першы раз, перад масавым гледачом, на уласным апараце пускаць сапраўдную карціну. Радасна было і страшна. А вось ды няшчасьце якое здарыцца, сорамна будзе, съмеху—не адкапаешся.

Прышоў. У салі было шмат людзей. Дакладаб чарговых задачах комсамолу скончыўся. І цяпер усе чакалі карціны. Узяўся Анатоль за ўстаноўку апарата. Рукі калоцяцца, да сну горне. Стаяў, ногі раставіў, пацягнуўся, ды так моцна, аж косьці захрускалі. І зноў за працу.

Праз гадзіну на белым палотнішчы «Комбрыг Іваноў» бегаў. Вось ён крадзецца ззаду папа. Буду разматаў, закінуў, цоп з галавы папа шапку і... др-р-р... Унутры ёкнула, нібы штосьці адарвалася.

- Шавец.
- Партач.
- Сьвіньней ідзі пасьвіць.
- Памёлы вязаць.

Карціна парвалася. Анатоль асалавеў. Рукі апусьціліся. Першы раз і вось табе. «Шавец», але разважаць ня было калі. Крыўдаваць гэтак-жя. Склейў карціну і па палотнішчы зноў забегаў комбрыг. Больш у працягу ўсяго сэансу карціна ня ірвалася. Выходзячы з клюбу знаёмыя хлопцы хвалілі Анатоля.

Так, гэта быў першы вечар. А потым справы пайшли новым шляхам. Кожную суботу Анатоль дэмонстрантаў карціны то для піонэраў, то для комсамольцаў Барысаўшчыны. Так праішло каля двух год, а ў 1928 Анатоль з апаратам уласнай конструкцыі паехаў у Менск на спробу. І вытрымаў яе. Апарат быў прыняты. Анатолю дазволілі дэмонстраваць карціны па рабочых клюбах.

Так малапісьменны Анатоль Буевіч зрабіўся кіно-механікам. Думкі яго зъдзейсьніліся. Цяпер Анатоль дэмонструе карціны для рабочых «Чырвонай Бярэзіны». Але ня толькі рукам Анатоля належыць вынаходства кіно-апарату. Не, ён шмат чаго ўдасканаліў на фабрыцы, даўши вялікую дапамогу дзяржаве, зрабіўши вялікую палёгку ў працы рабочым.

Цяпер Анатоль вылучэнец. Ён вылучаны на адказную працу—загадчыка і майстра новага цэху фабрыкі—лібелльнага. За кароткі тэрмін Анатоль змог добра паставіць працу ў цэху, рацыяналізаваўшы цэлы рад процэсаў.

Глядзіш на Анатоля, а слова самі лезуть на язык. І вусны гавораць:

— Больш-бы гэткіх Анатоляў.

## АСТАПЫЧ МАЕ РАЦЫЮ

Выйдзе, бывала, Хведзя Бакун з кіёчкам у руках, у белай кашулі, стане на ўзгорку ды любуеща, гледзячы на хваляваньне каласістага жыта, што ўзрастала, дзякуючы чужому поту—працы парабкоў.

...Так, вось тут, на гэтым месцы, так нядаўна былі палеткі, багатыя палеткі барысаўскага мешчаніна Бакуна. Добра жылося Бакуну. Усяго хапала. «Сыт і п'ян і нос у табацы»—так казалі, пра Бакуна, барысаўцы.

Але Кастрычнік у структуры гаспадаркі Бакуна зрабіў невялічкія зьмены. Зусім невялічкія. Бакуна аслабанілі ад зямлі. І больш нічога. Праўда, Бакун быў нездаволены. Бакун пісаў скаргі. Пагражаяў савецкай ўладзе прыходам «сваіх», але нічога не атрымалася... Не дачакаўся Бакун «сваіх», плюнуў і пайшоў на той съвет, туды, дзе сабралася ўжо ўся трухлявая Расійская імпэрыя...

А новыя дні прынеслі новую вялікую радасць. Новы нябачаны імпэт, размах творчай энэргіі працоўных. З уздымам нябачна вялі-

кім, у поце, пад съпёкай маёвага сонца распачы-  
наліся на бакуновым полі работы... Гэта было ў  
1924 г.

Зьвінелі папярэчныя пілы, бомкалі цэглы-  
красуні, шушукалі-гаварылі кіркі з цэмантам,  
рыдлёўкі рэзалі канавы для падмуркаў.

Моцна грукалі жалезныя малаткі, апускаючы-  
ся на грудзі каменьняў, сыпаліся белыя, чыстыя,  
пахучыя стружкі з хваёвых смалістых бярвень-  
няў. Праца ішла шпарка. Расьлі съцены новых  
савецкіх дамоў. Рос першы ў Беларусі рабочы  
пасёлак. І ён вырас. А разам з ім вырасла новая  
вуліца—Комунальная, абапал якой стаяць но-  
выя дамы. Усіх дамоў у рабочым пасёлку—30.  
Але-ж гэта яшчэ ня ўсё. Гэта толькі пятая част-  
ка таго, што мяркуеца тут пабудаваць.

\* \* \*

У пакоях бухгалтара Н. нястрыманая духа-  
та. Паветра натолькі съціснута, што здаецца,  
вось-вось ад яе напору шыбы з акон высыпяцца.  
Бацца бухгалтар вокны адчыніць, бо можа пра-  
стыць...

— Баюся, таварыш, прастуды, дужа баю-  
ся,—кажа ён мне, запрашаючы піць гарбату,—  
такі съмешны і сухі, нібыта Наркамземаўскі  
абежнік.

Мне дужа хацелася прайсьціся па пакоі, але  
гэта было немагчыма зрабіць. Нават ступіць

было трудна, бо настаўленая мэбля займала амаль увесь пакой. Дзьве канапкі, дзесяць «венскіх», стол добры, дзьве этажэркі, два невялікіх столікі з рознымі прыладамі, шафа, лустэррак вялізны, насьцены гадзіннік ды шмат чаго іншага. А на съценах пыл, па куткох жвава павукі снуюць свае кросны, мухі павольна рухаюцца па столі.

Убачыўши ўсё гэта, я быў зьдзіўлены. Адкуль гэта ўсё? Адкуль гэта мэбля? якая съціснула жывых людзей у абцугі цясноты, бруду і духоты, якая прымушае гэтых людзей дрыжэць кожную хвіліну за кожную шнырачку. Адкуль гэты самавар бліскучы і шклянкі надзвычайна прыгожыя?

— Адкуль гэта ўсё ў вас?—пытаюся я.— Атрымліваецце вы ня дужа вялікую пэнсію—150 руб. на месяц. І потым—навошта вам ўсё гэта?

Ад зьдзіўлення бухгалтар перарабіўся ў вялікі пытальнік, і, паставіўши шлянку на стол, адказаў:

— Ажаніўся я нядаўна, да жаніцьбы жыў дзе і як папала. Ня піў, ня гуляў, гроши зьбіраў і ўсё для таго, каб хоць вось цяпер пажыць так, як жывуць «прыстойныя людзі». Ёсьці з жонкай мы шмат ня любім, па шклянцы гарбаты вып'ем, ды гатлеем увесь дзень. Да ўсяго гэтага дзьве дзяўчыны кватаруюць у мяне, ад іх яшчэ на месяц прыпадае руб. 25. Часам звыштэрмінова

папрацую па дазволу шаноўнага дырэктара, вось так адно да другога, а пад канец глядзіш і сабя-рэцца сотня.

За съяной хтосьці стукнуў дзвярыма.

— Мабыць, Астап звярнуўся, — прамовіў бухгалттар,—мусіць вы да яго пажадаеце за-йсьці, пагутарыць і паглядзець як жыве наш пролетар.

З радасцю вышаў я на вуліцу. З радасцю пакінуў мяшчанскае гняздо—турму для здарова-га чалавека. А на дварэ было так добра. Сыпаўся белы, мяккі съняжок, а з новабарысаўскіх прадпрыемстваў даносілася рытмічная гутарка мотораў і звонкі посьвіст піл-цыркулярак.

\* \* \*

Астапыч працуе на «Чырвонай Бярэзіне» ўжо 20 год. Тры гады, як ў яго памёrlа жонка. Тры гады як ён жыве ў рабочым пасёлку. Пакоі Астапыча шмат чым адрозніваюцца па сваім абсталяваньні ад пакояў суседа-бухгалтара. Белай паперай, а каля нізу газэтамі абклеены съце-ны. Падлога падмецена. У акне фортка адчынена. Чыста. Бадзёра, лёгка дыхаецца. Тры табурэткі, стол. На съценах портрэты: Ленін, Сталін, Маркс.

За сталом сядзіць невялічкі хлопчык і пільна на белай паперы малюе геомэтрычныя фігуры. Сачу вачыма за Астапычам. Ён штосьці ўгля-

даецца ў портрэты і раптам пытаецца ў хлопчыка—сына:

— Моця, што гэта, сынку, нешта Сталін памаладзеў? Портрэт аж блішчыць.

— А няўжо вы, татка, да гэтих пор не заўважылі? Гэта-ж я нашага Васарыоныча, у гонар яго пяцідзесяцігодзьдзя, чысьценька выцер, а то ён быў крыху закурыўся пылам.

Заняўшыся гутаркай з сынам, Астапыч зусім забыўся на мяне. І калі, адварнуўшыся, убачыў, што я стаю, хуценька запрасіў.

— Сядайце, таварыш. Зараз я пастаўлю самавар... Моцька, зъбегай у 49-ую краму за кілбасой...

Хлопчык выбег з хаты, а Астапыч, настаўляючи самавар, вёў са мной гутарку:

— Бачыце, таварыш, як мы жывём у нашым пасёлку. Кепска, нават дужа кепска. Парабілі вось гэтыя асобныя хаты, далі кожнаму па два пакоі з кухняй і жыві як хочаш. Мой сусед, дык яму што, з двух пакояў зрабіў тры, кватарантай пусьціў, ды лупіць з бедных дзяўчат гроши, пакуль у насъценгазэце ня прыпішуць...

— Я неяк не могу толкам разабрацца ў адным пытаньні,—гэта ў жыльлёвым, хутчэй у бытавым. Ці гэта толькі ў нас, ці гэта ўсюды, аб прызычайваньні рабочых да колектыўнага жыцця ня думаюць. Я гляджу на гэту справу так: мы цяпер шпаркімі тэмпамі праводзім колектыўзацью вёскі.

Мы, рабочая кляса, кіраунікі, павінны быць для вёскі прыкладам і мы ім зъяўляемся, толькі вось у бытавым пытаньні хоць і маем посьпехі, але-ж яшчэ шмат качаем. Возьмем наш пасёлак. Ну, скажэце, на чорта было будаваць гэтая мяшчанская домікі для дзівюх сямей. Навошта гэта асобныя кухні, гэтая асобныя кветнікі, гародчыкі для буракоў ды капусты, навошта гэты падзел на «маё» ды «тваё»? Ці ня час прыступіць да больш актыўнага ўнядрэння ў рабочы быт новага паняцьця—наша? Ці ня час спыніць будаванье гэтых мяшчанскіх двухкватэрных домікаў, а пачаць будаваць новыя, па-новаму па-соцыялістычнаму. Такія дамы, у якіх рабочыя масы жылі-б сумесна, адзінай сям'ёй, дзе-б яны маглі праводзіць у жыцьцё новы соцыялістычны быт. Ці ня час прыступіць да пабудовы такіх дамоў, якія-б мелі ў сваім нутры крамы і сталоўкі, клуб і чытальні, радыё і бібліотекі. А то што-ж, захачу я, прыкладам, цяпер прачытаць які-небудзь новы часопіс—ну дык і цягніся за вярсту ў рабочы клуб, дый там не заўсёды знайдзеш усё тое, што табе патрэбна.

\* \* \*

Я позна выйшаў з кватэры Астапыча і, ідучы на вагзал, узважваў кожнае слова, простае і важкае слова, сказанае ім. Я ня мог не згадзіцца з Астапычам, Астапыч мае рацыю. Наша дзяржа-

ва выдае вялікія сродкі на жыльлёвае будаўніцтва, але будуючы жыльлё для працоўных, мы забываем на будучае, мы забываемся на неабходнасць карэннай ломкі старых форм мяшчанскаага, канарэечнага быту. Мы пры пабудове новых дамоў забываем на тое, што пытаныні быту—гэта не апошнія пытаныні ў змаганыні за соцыялізм.

Бытавыя пытаныні гэта—вузлавыя задачы, практычнае вырашэнне якіх патрабуе дзесяткі год. Вось чаму да ломкі старых бытавых форм жыцьця рабочых патрэбна прыступіць ўжо, вось чаму сёньня патрэбна ўзмацніць змаганыне за новы соцыялістычны быт супроць старога мяшчанскаага.

## ДОМ № 31

Чорны, худы, брудны, з вачыма зацёкшымі гноем, прыплёўся аднекуль сабака на двор дому № 31 рабочага пасёлку. Прыплёўся і лёг на дварэ. Ляжаў да вечара. А калі зайшло сонца, устаў, пацягнуўся, раз-другі і ціхутка паклыпаў абнюхваць ганкі.

А ноччу, калі моцна спаў увесь дом, новы не-знаёмы госьць-сабака енчыўся—брахаў на праходзячых. Ды так моцна, што разбудзіў Матруну—сварлівую бабу.

Раніцою гулі гудкі. Жыхары дому съпяшаліся на працу. Бабы наладжвалі сънеданьне. Матруна вышла на двор. Сонца кідала палкія косы на дол. Зъязлі пацяркамі-росамі травы, паросшыя каля хлева і ў агародзе. А сярод двара на росным мурогу, расцягнуўшыся спаў сабака.

— Добры сабака,—падумала Матруна,—усю ночь сягоныя адбрахаў, і, падышоўши да яго, ласкова пагладзіла рукой па чорнай поўсьці. Потым зайшла ў хату і вынесла сабаку кусок хлеба.

Дармо што Матруну ня любяць бабы—суседкі. Дармо, што яны з ёй часта сварацца, але-ж за

тое суседкі паважаюць Матруну. Гэта павага ў асаблівасці пачала выяўляцца ў апошні час. Юлька Кілька з Матрунай ужо не сварацца. Мальвіна Півульская гэтак-жэ перастае, а Сара Глікман, дык і забылася, калі сварылася. І сёньня, як толькі ўбачыла, што Матруна дала сабаку хлеба, Сара, не апрануўшыся, у аднэй спадніцы, накінуўшы на галаву хусьцінку, вынесла сабаку вялізны кусок кілбасы.

Сабаку было надзвычайна прыемна. Такой гасціннасці ён ужо даўно ня бачыў і, ушчаміўшы ў пярэднія лапы кілбасу, ён з вялікім апэтытам адкусваў кусок за куском.

— Матруна, а Матруна, чый-жэ гэта такі добры сабака,— запытала Сара, стоячы на ганку.

— А хто яго ведае, як відаць, бяспрытульны,— адказала Матруна, пералазячы цераз плот у гарод па буракі.

Павыходзілі на двор з сваіх пакояў і Юлька з Мальвінай. Слова за слова і паміж жанчынамі распачалася гутарка, спакойная, з усмешкамі і жартамі. Гаварылі доўга, меркавалі, думалі, як называць сабаку. І нарэшце рашылі:

— Жук, бо ўесь ён чорны, поўстачка маленькая, адкорміцца і будзе, як жучок.

\* \* \*

З зьяўленнем Жука, у жыцьці жыхароў дому № 31 адбыліся вялікія зьмены. Бабы перасталі лаяцца штодня, дзеці пачалі гуляць сумесна, а

што ўсяго важней, гэта бабы дагутарыліся паміж сабою карміць Жука па чарзе. Дзівіліся мужчыны, прыходзячы з працы.

— Як гэта супакоілася бабскае мора?

Дзівіўся і Сыцёпка—сын Матруны, камсамолец. Ён быў рад гэтаму бабскаму супакаеню, бо была цяпер магчымасць кніжку пачытаць, а часам артыкул напісаць у газэту.

Адзін толькі быў сярод жыхароў дому чалавек, якога не кранулі зъмены,—гэта Адам Кілька. Як быў п'яніцай, так і застаўся. На працу ідзе—вып'е, а з працы ідзе—і добра нап'еца. Прыдзе дамоў, пасуду паб'е, жонку рознымі зънявагамі збэсьціць, а ў пакой Кількі, дык і не заходзь. Бруд, съцены газэтамі паабклееваны, а газэты паабрываліся і вісяць кароўімі языкамі, клапы па съценах поўзаюць, мухі роем лётаюць па хаце, падлога ня вымечена і ўсё гэта таму, што ў Юлькі рукі апусьціліся, нізавошта ня хо- чацца ёй брацца. Бярыся, щі ня бярыся, усё роўна. Часам прыбярэ пакоі па-людзку, зробіць ўсё як патрэбна, а Адам прыдзе і паставіць усё дагары нагамі. Цяжка Юльцы, але не лягчэй і Матруне, бо яе Антось гэтак-жа залівае. А на днёх гэтак заліў, што ўся палучка паплыла. Пасварылася крыху Матруна, паплакала, ды нічога ня вышла. Прышлося згадзіцца з сваім лёсам, бо жыць трэба, жывой у яму не палезеш.

Аднаго разу здарылася з Жукам няшчасцце. Раптам захварэў ён, захварэла і Юлькі сучка—

Мышка. І не перанесла бедная хваробы—здохла. Пахавалі яе дзеці на дварэ. Сабраліся яны ў шасьцёх, Юлька дапамагла ім яму выкапаць, потым узяла Мышку і паклала ў ямку, а дзеці, на самаварных трубах і на бляшаных місках сыграі Мышцы хаўтурны марш. Съмерць Мышкі настарожыла ўвесь дом. Дагляд за Жукам палепшыўся. Бабы глядзелі за ім, як за малым дзіцем.

Съцёпка сядзеў і думаў—«а што вось, прыкладам, атрымалася-б, калі-б гэта быў ня Жук, а скажам, добры кабан. Можа сапраўды людзей нашага дому хутчэй было-б прывучыць да колектуўнага жыцця шляхам сумеснай жывёлагадоўлі? Вось, прыкладам, хоць-бы так, як гадуецца Жук. Узяць Жука, прости, звычайны сабака, якіх па вуліцы бегае шмат. А глядзі якія ён зъмены прынёс у наш дом. Бабы перасталі сварыцца, дзеці ўсяго дому сумесна гуляюць, а што ўсяго цікавей, дык гэта бацька мой пачаў менш піць. Не, трэба што-кольвечы зрабіць. Трэба пагутарыць з сакратаром ячэйкі. А мабыць ды што-кольвечы атрымаецца».

У галаве Съцёпкі думка мільганула. Простая, звычайная. Ён падумаў аб tym, каб як-кольвечы здабыць бабам дому, парсюка. Калі ён гэту думку выклаў сакратару ячэйкі, той адказаў:

— Добра, спрактыкуемся. Напытай дзе-небудзь магчымасць купіць парсюка.

Роўна праз-месяц, пайшоўшы раніцою ў хлеў за трэскамі, Сара ўбачыла невялічкага парсючка.

Ён ціхутка ляжаў у куточку са звязанымі нагамі. Сара была зьдзіўлена. Яна падумала перш нікому не казаць аб знаходцы. А потым схамянулася і хуценька пабегла да Матруны. Праз некалькі хвілін, чатыры жанчыны стаялі ў хлеве і раіліся, што рабіць.

— Ат, чаго доўга думаць, гадуецца Жук, будзе і кабан гадавацца,—прамовіла Юлька.

— Так то яно так, але-ж,—хацела штосьці сказаць Сара.

— Якое там, але, трэба ўзяцца за гадоўлю, мала што ты яўрэйка, сала ўсё роўна, калі ўдасца выгадаваць парсюка, есьці будзеш, цяпер ўжо ўсе ядуць, ну дык і гадаваць павінна.

З гэтага дня бабы пачалі наглядаць за парсюком. А Сыцёпка параіў ім—разъмеркаваць між сабой каму і калі карміць.

Дні беглі, рос кабан. Расла і ўзмацнялася сувязь паміж бабамі. Яны жылі дружна і мірна. Ды так здружыліся між сабой, што нават на рынак пайсьці адна бяз другой не маглі.

А мужчыны былі ў баку. Праўда, Адам з Антосем часта выпівалі колектыўна. А Фэлька Пігульскі з Моўшам Глікманам часта спрачаліся па некоторых пытаньнях унутрыпарцыйнага становішча. Але-ж гэтага было мала і перад Сыцёпкам паўстала новае пытаньне, вырашыць якое трэба было неадкладна.

\* \* \*

Адам і Антось былі малапісьменныя. Аднойчы, калі яны абодва сядзелі і слухалі, як Сыцёпка чытаў газэту, Сыцёпка спыніў чытаньне і спытаўся:

— Нябось самім-б хаделі прачытаць, ды—  
дудкі, ня ўмееце.

— А ты што-ж, съмяешся з нашай няпісьменнасці?

— Не, я не съмяюся, але-ж трэба думаць, што  
хутка з вас будуць людзі съмяяцца. Бо ўсе ця-  
пер ліквідуюць сваю няпісьменнасць, а вы па  
піўных ходзіце.

— А што каму да таго, што мы ходзім па піў-  
ных? Ці мы чые чужыя гроши прапіваем? А тое,  
што мы малапісьменны, ну што-ж, хай пасъмяюц-  
ца. Нічога ня зробіш...

— Ну, гэта дзядзька Адам, зусім глупства,  
як гэта нічога ня зробіш, варта вам толькі заха-  
цець і вы зробіце. Варта вам узяцца за вучобу  
і вы будзеце пісьменнымі.

— Я ўжо браўся, ты-ж сам ведаеш,—прамо-  
віў Антось,—але-ж карысьці ад гэтага мала. Ну,  
пойдзеш у гэты лікпункт, дык там то дошкі няма,  
то памяшканья няма, то крэйды не стае, а часам  
і настаўніца ня прыдзе. І як ты тут будзеш зай-  
мацца.

— Кінь, тата, захацеўши, можна займацца.

— Ну, скажам, я хочу, а з кім-жа мне займацца,—прамовіў Антось.

— Ды са мной,—з запалам адказаў Сыцёпка.

— Ну, брат, гэта ўжо дудкі, ня вучыць яйкам курыцы,—адказаў Антось.

Сыцёпку агарнуў сорам і жаль. Гэта ўбачыў Адам.

— А што ты думаеш, Антось, трэба ўсё-ткі будзе пачаць займацца з тваім сынам. А вось ды што-кольвечы атрымаецца. Слухай, Сыцёпка, калі Антось і ня будзе навучацца з табой, дык я буду.

— Добра, дзядзька Адам, з заўтрашняга дня распачнем вучобу. Толькі-ж заўтра прыходзьце к шасьці гадзінам дамоў.

Назаўтра, ва ўмоўлены час, Адам зьявіўся з алоўкам і сышткам. Быў дома і Антось. Першыя заняткі прайшлі добра. Хоць і не хацеў спачатку Антось, але-ж і ён займаўся.

Прайшоў тыдзень, заняткі ішлі рэгулярна. А на другі, якраз у палучку, абодва вучні не зъявіліся. Пачасаў галаву Сыцёпка ды сеў за кніжку. Прайшло два тыдні, заняткаў ня было, а потым зноў наладзіліся. І справа пайшла куды лепш.

— Моўша,—зайшоўшы да Глікмана, прамовіў Сыцёпка,—пазаймаўся-б ты сёньня з маймі старыкамі, бо мне дужа некалі, трэба бегчы на «зълёт».

— Кінь ты, Сыцёпка, глупства. Што я з імі буду рабіць, ці-ж я настаунік?

— А што я раблю? Тоё і ты зможаш рабіць. Пачытаеш з імі «Звязду», пакажаш множанье простых лікаў, а далей бачна будзе, што рабіць.

— Ну добра, спрабую, толькі неяк ахвоты ў мяне няма да гэтай справы.

Новы настаунік надзвычайна спадабаўся вучням. Па-першае, за тое, што ён быў значна старэйшы, па-другое, за тое, што ён мог шмат і добра гаварыць. Настауніку-ж спадабаліся вучні, галоўным чынам затое, што дужа ўважліва слухалі. А Моўша такі чалавек, любіць таго, хто яго слухае, любіць з тым гаварыць.

З гэтага вечару Моўша стаў сталым настаунікам Адама і Антося. А Сыцёпка паклапаціўся і згуртаваў новыя «курсы», кірауніком якіх быў Фэлька, а слухачамі Матруна, Юлька і Мальвіна. Што-ж датычыцца Сары, то з аднаго боку па цяжарнасці яна была звольнена ад заняткаў, а па-другое, яна крыху была пісьменнай.

Так пачалося новае жыцьцё ў доме № 31.

\* \* \*

Бядней за ўсіх жыў Моўша з Сарай. Моўша зарабляў 48 руб. 54 к. у месяц. Пражыць за гэтая гроши было туга. І вось, калі вясной стаў набор на новую фабрыку, Сыцёпка пайшоў у Гарсавет да старшыні. Доўга сядзеў і гутарыў з ім

і, нарэшце, дагутарыўся. Старышня ўзяў тэлефонную трубку і паваніў на біржу працы. Выклікаўшы загадчыка біржы, ён сказаў:

— Вось што, братка, трэба будзе Глікман Сару ў першую чаргу паслаць на працу.

Праз некалькі дзён Сару накіравалі на фабрыку. Пайшла яна працеваць. Ясьляў пры фабрыцы ня было. Малога на некага было кінуць. Задумалася Сара. Задумаўся і Сыцёпка, задумаўся Моўша, задумаўся ўвесь дом. Ня было выйсьця. І неяк раз Сыцёпка ў жарт сказаў мацеры:

— А што, мама, каб ты крыху паглядзела за малым Сары у той час, як яна на працы.

— Кінь,—адказала Матруна,—ня было бяды, яшчэ чужых дзяцей буду няньчыць.

Прайшло некалькі дзён, Матруна памягчэла і калі аднаго разу, ідучы на працу, Сара папрасіла яе паглядзець за малым, Матруна згадзілася. Рада была Сара. Ідзе на працу, прынясе да Матруны Айзіка і сама пойдзе. Так прайшоў месец. А праз месец Мальвіна пачала памагаць Матруне. Матруна—з Айзікам, а Мальвіна ў гэты час пойдзе парсюка пакорміць, а Гэлька Жуку дасціца паесці. Так няпрыкметна прайшло лета, пад восень парсюка забілі. Быў ён вялікі, дзвемяць пудоў чыстага сала.

Фэлька стаяў за тое, каб сала падзяліць між усіх пароўнаму. Усё-ж астатнія не жадалі гэтага.

— Чорт з ім будзе вэндацца. Зложым вось у агульную дзежку і кожны хай бярэ.

— А не, мы гэтага ня хочам,—гаварыў Фэлька,—бо мы менш за ўсіх ямо.

— Бачна, што ты мала ясі, не здарма жывот, як у таго «Пісара Малатка», і заўжды пляце—менш ямо. Ты мала ясі, але-ж многа... усе зараталі.

— Саромілася-б хоць Сыцёпкі казаць так,—прамовіў Фэлька і, махнуўшы рукой, пайшоў у хату.

Сала склалі ў адну дзежку і аднесьлі ў склеп.

Сары ў гэты час ня было. А калі ёй Матруна аб усім апавядала, дык яна, зморшчыўшыся, прамовіла:

— Ваша справа, я сала ня ем.

Ішлі дні. Раніцой перад нейкім святам Мальвіна пякла на сале яешню. Дужа захацелася Сары папробаваць яешні і абавязкова на сале. Успомніла яна, як хадзіла зьбіраць зельле для парсюка, як спадніцу падрала, пералазячы цераз плот, ідуchy з зельлем, шкода стала сваёй працы, але-ж не хацелася саграшыць перад богам.

— Моўша, яму што, ён даўно есьць сала. І кілбасы розныя есьць. А я... не, пайду. Невялічкі кусочак адрэжу, ну хоць спрабую, што за смак.

І пайшла, але толькі тады, як за лесам схавалася сонца, калі наступіў вечар. Ціхутка зьняла ключ з съцяны, зладзейкай адчыніла дзвіверы, ту-

ляючыся прыйшла праз двор, адчыніла склеп, на-  
гнулася над рашкай.

Здрыганулася. Брыдка неяк стала.

— Не, лепш не чапаць... А ды што будзе, то  
будзе, не парвець-жа мяне. І адрэзала невялічкі  
кусочак. Прышла ў хату, у спальны пакой ўзяла  
прымус, паставіла скавародку і давай пячы.  
А як сала падпяклося, яна пабіла два яйкі.

А за съцянай суседкі—Матруна і Юлька зьби-  
раліся пасьмяцца з Сары. Яны бачылі, як Сара  
ішла ў склеп, чулі, як сквірчэла сала на скава-  
радзе і ўжо хацелі ісьці да суседкі, як раптам,  
зусім нечакана, у кухню ўваліўся п'яны, зьбіты  
ўвесь, у гразі Адам.

— Зноў пачынаецца,—прамовіла Матруна.—  
Недзе і мой набраўся.

— І што рабіць сама ня ведаю,—гаварыла  
Юлька. Ня піў, ну і быў чалавекам, а цяпер—на  
табе, набраўся як туз. Не, трэба будзе параіцца  
з Съцёпкам. Мабыць ён прыдумае якія-небудзь  
лекі.

Бабы ўзяліся за Адама. Ён ляжаў як палена.  
Абмылі яго, Мальвіна прынесла ёду, залілі на  
руцэ раны, прышоў і Съцёпка. Ён паглядзеў на  
Адама, пакачаў галавой...

А ў гэты час Сара даядала яешню. Такой  
смачнай была яешня, што Сара на съвеце нічога  
смачнейшага ня ела. І калі скончыла, вынесла  
прымус на кухню, выпіла кварту вады і, прышоў-

шы ў пакой (малы ўжо спаў), узяла кніжку, ды з захапленьнем пачала чытаць.

А Сыцёпка, схіліўшыся над столом, выводзіў роўненськія літары на белай, чистай паперы. Позна ўвечары вярнуўся дадому Антось. Ён быў на вытворчай нарадзе. Сыцёпка расказаў бацьку аб здарэньні з Адамам і аб тым, што думае напісаць пра Адама ў газэту. Антось памаўчаў, а потым сказаў:

— Вось які чалавек, ня вытрымаў, а абяцаў мне ня піць. Барані мяне,—кажа,—бог, ніколі ў вусны не вазьму. Слухай, сынку, усё-ж у газэту пісаць пра яго ня варта. Лепш я з ім сам пагутару. І Антось пагутарыў.

Назаўтра Кілька зъявіўся на працу, Антось спытаўся:

— Ну як, Адам, ездзіў у Рыгу?

Адам маўчаў.

— Дрэнны-ж ты ўсё-ткі, Адам, чалавек. Абяцаў ня піць, а тут на табе—набраўся. Сам ведаеш, дзеци хворыя, ды і бабам ня дужа, што прыемна.

— Гэта, братка, выпадкова здарылася,—правовіў Адам.

— Якое там ліха, выпадкова. І чаму гэта з табой бываюць выпадкі, а са мной, прыкладам, не? І потым які гэта выпадак? Калі я не захачу, дык і не пайду і ніякі выпадак ня прымусіць ісьці.

— Так то яно так...

— Вось тады табе і будзе так, калі ў газэце прачытаеш. Бо чу́у я ўчора бабы прасілі Съцёпку, каб ён напісаў.

— Ну?

— Вось табе і ну.

Далей гутарыць ня было аб чым. Адам асалавеў. Рукі апусьціліся і нават язык перастаў рухацца. Яму здавалася, што вось на варштаце ляжыць газэта. А на другой старонцы, у правым кутку—малюнак: чалавек ідзе, хіляецца. Бутэлькі з кішанёў тырчаць, з боку сьвіньня спацыруе, а ўнізе гэтага малюнку напісана:

«Рабочы глінянай майстэрні Адам Кілька. Гарэлку п’е, жонку б’е, прагулы робіць часта».

Адам зірнуў на гадзіннік. Было палова чацвертай. А калі прабіла чатыры і загулі гудкі, Кілька, ня мыўши рук, выскачыў з майстэрні і шпаркімі крокамі рынуўся дадому. Думка была адна «прасіць Съцёпку, каб ён не напісаў у газэту. А не дапаможа просьба, тады»... кулакі ў Адама съціснуліся, зубы засклогалі.

Съцёпка рыхтаваўся да справаздачы на бюро. Аб сваёй працы па організацыі бытавой камуны. Адам адчыніў дзверы. Кінуў мышынымі вачымі зірк на хату. Шапку зъняў, ды ціха ступаючы ў пакой увашоў.

— Што гэта вы, дзядзька Адам, шапку зънялі. І потым—чаму ў вас такі дрэнны выгляд?—спытаўся Съцёпка.

У хаце акрамя іх ня было нікога. Адам маўчаў. Мухі лёталі. Адам вуснамі шэвяліў, выгаварыць штосьці хадеў.

Вечер ў коміне гуў. Съцяпан глянуў праз акно. Надвор'е хмурылася. З усходу пасоўваліся хмары. Адам вачыма пачаў лышаць, шапку ў руках камячыць. На дварэ дожджык закапаў. Адам ня стрымаўся. Буйныя сълёзы пакаціліся з вачэй. Ён заплакаў моцна, па-дзіцячаму. На калені кінуўся перад Съцяпанам, прасіць пачаў.

— Любы, дарагі, ня пішы. Ніколі я больш ня буду піць, ніколі...

Съцяпан зразумеў у чым справа.

— Кінь ты, дзядзька Адам, глупства. Устань. Досыць перад старым гаспадаром — фабрыкантам настаяўся. Досыць. Давай лепш пагутарым па-доброму, па-чалавечаму. Калі толькі дасі мне, вось цяпер абяцаныне больш ня піць ніколі, дык я пісаць ня буду, а калі не...

— Съцяпанка, сынку, абяцаю, апошні гэта быў раз, больш піць ня буду.

— Ну добра, тады вось я напішу аб вашым адказе паперачку, а вы яе падпішэце. Згодны?

— Згодзен.

Адам надзеў шапку, падпісаў паперку і, супакоіўшыся, пайшоў дамоў.

Роўна праз тыдзень у майстэрню лістаносец прынёс газэту. Гэта быў знаёмы чалавек. Адчыняючы дзвіверы, ён гукнуў да Адама.

— Кілька, сёньня брат, цябе надрукавалі.

У Адама ногі закаладліся. У вачу пацямнела.  
«Здрадзіў Сыцёпка. Абяцаў і ўсё-ж напісаў»...—  
думаў Адам.

Газэта пайшла з рук у рукі. З рук у рукі пераходзіла яна прачытаная кожным рабочым. На трэцій старонцы, якраз у тым-же правым кутку, літаральна было напісана наступнае:

«Да 18-ші год я ня піў і ня курыў. А потым,  
як здарылася мне трапіць на цагельню ў Рыгу,  
дык там усяму навучыўся—і піць і курыць.  
І раблю ўсё гэта ў працягу 22 год, але далей працягваць гэтага не магу, бо за п'янства я меў дзьве  
вымовы на прадпрыемстве, бо з-за гарэлкі з жон-  
кай ледзь не разьвёўся, з камуны ледзь мяне за  
гэта ня выгналі, але ўсё гэта прыйшло. Цяпер я  
кідаю піць і курыць. Заракаюся гэта рабіць на  
заўсёды. Адам Кілька».

— Ну, піва можна і выпіць,—пажартаваў  
Антось, зъянрнуўшыся да Адама.

— Не, браток, ня буду,—цвёрда адказаў  
Адам.

І пасьлядоўныя дні паказалі, што Адам сваё  
абяцанье выканаў.

\* \* \*

Па-новаму, зусім па-новаму пачалося жыцьцё  
у доме № 31. Жук і парсюк прывялі жыхароў  
дому да агульнай каравы. Карова—да агульнай  
кухні, а кухня—да агульнага харчаванья. Чаты-


ры сям'і—30 чалавек. Ядуць сумесна. У кіно і тэатр колектыўна ходзяць. А той, хто застаецца дома, у вольны ад працы час, у комунарскай чытальні сядзіць. Адчынілі чытальню нядаўна, бо комгас не згаджаўся дзівярэй з кухні зрабіць у адзін з пакояў кватэры Півульскіх. Доўга клапаціўся Сыцёпка. Свайго дасягнуў. Чытальню адчынілі. Пры чытальні ёсьць невялічкая бібліотэчка.

Вясной жыхары дому № 31 думаюць адчыніць дзіцячу пляцоўку. Палову грошай сваіх маюць, а палову трэба дзесьці знайсьці. Толькі яны вераць, што гэтыя гроши будуць, бо Сыцёпка шчыра ўзяўся за адшуканье сродкаў, настойліва вядзе гутарку з адпаведнымі організацыямі.

Вось так зъмянілася жыцьцё, зъмяніліся людзі дому № 31. Адам цяпер комуністы—Куйбышаў невялічкі—гаспадарнік. Антось—у Лазоўскага цэліцца. Сакратаром мясцкому абраўся. Матруна з Юлькай—дэлегаткі. Сара ў ЦРК працуе—вылучэнкай. Моўша рацыяналізатарам на фабрыцы стаў, думае шмат. А Фэльку да Бруханава цягне. Грашовымі справамі вылучан варочаць. А Мальвіна—жонка яго за добры ўдзел у соцыялістычным спаборніцтве, ды працу ва ўдарных брыгадах,abraна старшынёй вытворчай камісіі. Працы ў усіх па горла. Цяжка. А працеваць трэба. Яны працаюць не за страх, а за сумленье. Шчыра аддана.



Бел. Университет  
1994 г.





B0000001441566